

19. Прыназоўнікі

Простыя прыназоўнікі

Прыназоўнік **en** адпавядае беларускім прыназоўнікам «у (ў)», «на»: en Minsk – у Мінску; en la pared – на сцяне.

Прыназоўнік **de**:

- перадае адносіны роднага склона для абазначэння прыналежнасці: el amigo de Pablo – сябар Паўла;
- паказвае на паходжанне ці зыходны пункт руху «з», «ад»: de aquí – адсюль; Soy de Minsk. – Я з Мінска.

Прыназоўнік **a**:

- адпавядае беларускаму прыназоўніку «у (ў)» (накірунак): a Moscú – у Маскву;
- адпавядае вінавальнаму (каго?) і давальнаму (каму?) склонам: Veo a Lola. – Бачу Лолу. Regalo a mamá. – Дару маме.

Прыназоўнік **con**:

- адпавядае беларускаму прыназоўніку «з»: con limón – з лімонам;
- перадае адносіны творнага склона (чым?): con lápiz – алоўкам.

Прыназоўнік **sobre** адпавядае беларускім прыназоўнікам «на», «над», «на паверхні»: sobre la mesa – на стале; sobre el árbol – на дрэве; sobre la pizarra – над дошкай.

Састаўныя прыназоўнікі

У іспанскай мове побач з простымі прыназоўнікамі (a, de, con) існуюць састаўныя прыназоўнікі (з двух частак): **detrás de** (за, па-за), **cerca de** (побач, каля), **lejos de** (далёка), **delante de** (перад), **frente a**, **enfrente de** (на супраць), **debajo de** (пад), **encima de** (на паверхні, на): cerca de la casa – побач з домам; debajo del árbol – пад дрэвам.